

Краязнаучні краязнаўства

Краязнаўства на беларускіх землях у перыяд Расійскай імперыі (1772/1795 – 1917 гг.)

Развіццё краязнаўчага руху ў 1772/1795 – 1864 гг.

Хаця ў краі цяжка было атрымаць дазвол на выданне перыядычнага органа, але перадавыя людзі імкнуліся выказваць свае думкі. Так, Ю.І. Крашэўскі, харктырызуючы стан літаратуры на Віленшчыне і Гродзеншчыне, напісаў: «Мы ўладары зямлі, маём абавязкі гаспадарчыя і грамадскія, аднак павінныя разрывацца на часткі, жадаючы служыць літаратуры і мове». А. Плятэр у 1850 г. у лісце да Крашэўскага пісаў, што пажадана было б заняцца «выданнем правінцыйных штогоднікаў, у якіх бы збіраліся гістарычныя, археалагічныя, фізічныя, статыстычныя і г.д., карысныя для апісання нашага краю». Нажаль, арганізація краязнаўчых штогоднікаў не існавала магчымасця. У зацікаўленых людзей не хапала сродкаў і сілы вытрымаць, пераадолець супраціў адміністрацыйных органаў.

У гэтых часах вінікі краязнаўчых даследаванняў пачалі сістэматычна друкавацца ў перыядычным друку ў Вільні, Палацку, Варшаве, Пецярбургу і іншых гарадах, а таксама ў беларускай губернскай перыёдышы. Выдаваліся кнігі і зборнікі краязнаўчага зместу. Наибольшую распаўсюджанасць атрымаў перыядычны друк Вільні. У газетах і часопісах «Kurier Litewski», «Dziennik Wilenski», «Tygodnik Wilenski» рэдактарамі былі вядомыя людзі, якія мелі дачыненне да краязнаўчых даследаванняў, – А. Марціноўскі, Ф. Снядэцкі, С. Юндзіл, К. Контрым, М. Балінскі. У гэтых выданнях знайшлі месца афіцыйныя і неафіцыйныя матэрыялы па беларускіх рэгіёнах, лісты і артыкулы рэгіянальной тэматыкі.

Ю. Крашэўскі выдаваў у 1841–1852 гг. «Атэнэум» (66 тамоў). Назва паказвае амбітныя імкненні Крашэўскага, такія назвы мелі найбольш сур'ёзныя часопісы ў Еўропе. Паводле зместу часопіс быў літаратурным, мастацкім і навуковым. Сярод галінаў навукі вядучай была гісторыя, перш за ёсё – публікацыя гістарычных крыніц XVI–XVIII стст., прысвечана

ных асобным беларускім мясцінам, асабліва ў трох першых татах. У «Атэнэуме» друкаваліся І. Даніловіч, Т. Нарбут, Я. Тышкевіч.

Наибольш выразныя харктырыстыкі краязнаўчага выдання меў перыядычны зборнік пад назвай «Рубон», які выпускаў у 1842–1849 гг. заможны віцебскі памешчык К. Буйніцкі. Выданне прызначалася для жыхароў Віцебскай губерні, Падзвіння. Кола аўтараў складалі пераважна жыхары гэтага рэгіёну. Буйніцкі пісаў у першым томе выдання аб гэтых аўтарах: «...вянок самародных кветак, расцвіўших на беразе Дзвіны». Тут друкаваліся разнастайныя матэрыялы: артыкулы па галінах навук, асабліва па сельскай гаспадарцы, эканоміцы, географії, гісторыі, арыгінальныя і перакладныя творы мастацкай літаратуры. Напрыклад, у першым томе былі змешчаныя прыгожы верш «Дзвіна» І.Я. Храпавіцкага, «Марына, аповесь беларуская» А.К. Грода. У артыкуле «Падарожжа па краі» выказваюцца пачуцці бязмежнай любові да роднай беларускай зямлі, з гумарам і іроніяй, але і з несумнеўнай назіральнасцю харктырызуецца мясцовай моладзь, некаторыя рысы нацыянальнага харкту. Калі польскую моладзь аўтар параўноўвае з трапяткой асінаю, падкрэсліваючы яе пустапоржнасць, гаварлівасць, рухавасць, то маладыя беларускія шляхціцы «поўзаюць, карплюць, драмаюць, спяць, пазяхаюць, неміласэрна нудзяцца, гавораць аб брычках, фурманах, псаах, Бог ведае аб чым; словам, моладзь гэтая часта пры найлепшых прыродных здольнасцях і талентах падобная бывае да перакіслых грыбоў у цёмных лясах...».

Краязнаўчы змест займаў адметнае месца і ў «Месячніку Палацкім», выданні Палацкай езуіцкай акадэміі. Тагачасны Палацк знайшоў падрабязнае апісанне ў часопісе з пункту гледжання складу гараджанаў і забудовы.

А.Г. Кіркор выпусціў некалькі неперыядычных выданняў, дзе друкаваліся матэрыялы па археалогії, гісторыі, фальклоры беларускіх тэры-

торыяў. У 1857 г. ён даў жыццё выданню «Тэка віленьска», у якой апублікаваныя найбольш значныя гісторыка-краязнаўчыя матэрыялы абрэгёнах і населеных пунктах Беларусі. Большасць краязнаўчых выданняў гэтага перыяду, якія выйшлі на тэрыторыі Беларусі, былі польскамоўнымі. Улады са свайго боку пачалі ствараць афіцыйныя органы мясцовага перыядычнага друку, якімі сталі газеты «Губернскія ведамасці».

Бібліятэчна- бібліографічнае краязнаўства

Захаваліся нешматлікія звесткі пра існаванне ў бібліятэках ВНУ, канфесійных установаў і прыватных асабаў рукапісаў і друкаў, прысвечаных беларускім землям. Такія зборы выкарыстоўваліся для краязнаўчых даследаванняў. Першай спецыялізаванай бібліятэкай, прысвечанай Паўночна-Захадніму краю і асобным яго мясцінам, была бібліятэка Віленскага музея старожытнасцяў і археалагічнай камісіі. Я. Тышкевіч перадаў туды 3 000 тамоў выданняў, каштоўных для вывучэння заходняга краю. У бібліографічнай прадукцыі прасочваецца павышаны інтерэс да краязнаўчых беларусазнаўчых проблемаў. Гэта сведчыла аб росце цікавасці да навуковых даследаванняў Беларусі. Бібліографічныя агляды змясцілі ў сваіх кнігах К.І. Грум-Гржымайла «Пракаўтун» (1828), А. Рыпінскі «Беларусь» (1840). У аглядзе па тэме «Ян Баршчэўскі і Беларусь», напісаным фалькларыстам Р.А. Падбярэскім і змешчаным у кнізе «Шляхціц. Завальні», харктырызаваліся творы на беларускай і польскай мовах, прысвечаныя Беларусі, і крытыковаліся тыя аўтары, якія не цанілі культуру роднага краю.

Краязнаўчая персанальная бібліографія папоўнілася біябібліографічным слоўнікам «Бібліятэка пісьменнікаў Палацкай часткі», складзеным Д. Браўнам (змешчаны ў выданні А. Банера «Бібліятэка пісьменнікаў Таварыства Ісуса» (1853–1856)). Ён адлюстраваў біяграфічныя і бібліографічныя звесткі аб усіх членах ордэна езуітаў, якія належалі да Палацкай пляцоўкі і на працягу 1564–1852 гг. вызначыліся сваімі працамі ў галіне тэалогіі, гісторыі, літаратуры, мовазнаўства і інш.

Валянціна
САІТАВА

(Працяг будзе)